

АСЛІННЫЙ АПЕТЫН

Аслу әдалося иешта раз,
Што Ніл еи вып'е увесъ за раз
Калі-ж пришоў на бераг Ніла,
То бачыць: Но, не вышай рялам!
Але Асел заужды Аслом—
Ранму правермъ жыватом.
Гадвіну п'е — не спачывав,
А Ніл ийчучь не адбывае.
Асел ад злосці зямлю тониуу
і тут-жа лопнуу.

Такіх у гісторыі бывала
Аслоу не мала:
Мікада, Гітлер, Башапарт,
Што неслі усім вайны пажар
Ды усім Фэртуна прынясла
Адаін канец-канец Асла
Цяпер у Нью Йорку есць бары
Би марыць выпіць акіян.
Чым кончыць Ён-гадаць не будзем,
Ды мыслю я — канец паскудзё.


all. Capreum 31

АДЭНКА

Зареми Вікторіяна Тарас

Калісъ царкоуны чын
ЦІ доубня з акаботка
ПлявуэталІ скрэзъ пра жанчын,
Што волас Іх доугІ,
А разум вось кароткІ.
Змянліся часы,
Той "афэрызм" засох.
Жанчына - без касы,
А разум - дай бог!
А як жа, калІ так,
/З пазІшы тых часоу/
Цаніль другіх гуляк,
Хлапцу - веласачоу?

2 paragragh 7. Permit an



1
Число 785
Было у Симоніхі семера дачок
1986. липень 1985 р.
30/5/69

Число 785

Было у Симоніхі семера дачок

Было у Симоніхі семера дачок,
Семера да прыгожых, як вішанькі, дачок:
Ауріння, Аксіння,
Прудна, Хриціна,
Зося і Прося,
Самая ж маленькая дачушка -- Агата.
Прышло да Симоніхі
Семера салдат,
Семера салдат --
Фашыстскі атрад:
Франц пляшны,
Ганс паршны,
Курт галодны,
Руд халодны,
Віль зялёны,
Карл зялёны,
І Герман гарбаты,
Сівы і гарбаты.
Сталі сем бандитаў
Дачок выбіраць,
Дачок выбіраць,
Дабро адбіраць:
Франц падіто у Аурінні,
Ганс валенкі у Аксінні,
Курт хусцінку у Прудны,
Руд гадзіннік у Хрицінні,
Чаравікі Віль у Зосі.
Карл гарбенчыкі у Просі,
А Герман гарбаты



- 2 -

Пярсёнкі ў Агаты.

Стала Сымоніха

Гасцей наставаць,

Сталі дачушкі

Матулі памагаць.

А ўгіння Фрыца-палкай,

Аксіння Ганса -- скалкай,

Прузіна Курта -- ²машалкай,

Хрысціна Руда -- вешалкай,

Зося Віля -- секачом,

Прося Карла -- таўкачом.

А Германа Агата —

Жалезнаю лапатай!

Стала Сымоніха

Дачок выпраўляць,

Пасаг сабіраць,

Лабром надавяляць:

А ўгінні і Аксінні

Па чачоткавай дубіне,

А Прузіна і Хрысціна

Атрымалі ^{бк}катрабінам.

Зосі і Просі

Маўзеры падносіць,

Сёная -- Агата

Узняла гранату.

Крыжнула Сымоніха:

— Стройся, дочки, у рад!

Пойдзем партызаніць
Усе ў атрад!
І, як вораг быў прагнаты,
Усе вярнуліся да хаты,
Выйшлі замуж усе дзеўчата
І усе спрашо заняты!
А ўгіння -- аграномам,
А Аксіння -- астрономам,
А Хрысціна -- дэпутатам,
А Прузна -- дипламатам,
Зосі -- знатнар даяркай,
Просія лепшаю свінаркай,
І Агата ток занята --
Для людзей будзе хаты.
Сталі ў дачушак сэм"і прыбываць.
Стала Сымоніха ўнучат калыхаць:
У А ўгінні, у Аксінні,
І Хрысціны, у Прузны,
І ў Просі, і ў Зосі
І ў меншанькай Агаты:
Для Сымоніхі занятак
— Ох, Ви, мілыя дачушки,
Толькі ведай-гушкай, гушкай...
У кожнай з іх па сэм хлапцоў,
Вельмі добрых малайцоў.

Зроблена па народнаму. Міхась Скрыпка.

"Восе якіз амь,
Харошкі"

Літаратурны тэкст для налентыва "Харошкі"

Аўтар - Міхась СКРЫПКА

Р. исцюлненне
15.11.1974
Шив N 138 Ч

Як павялося пры сустрэчы
Вітаем шчыра:
- Добры вечар!
Вы, пэуна сдауна працавалі,
Дык адпачыце у гэтай зале!



Прадстаўлем вам як ёсьць -
Прыгажосць і маладосць!
А завёмся мы - "Харошкі"
У прыдняпроускім нашым краі
Веска ёсьць адна такая
А ў ёй хораша Івраюць,
Весняліца і танцуюць,
І сябруюць і працуюць!

Ма скончыла вам прывезлі
Танцы, музыку і песні.
Каб не брала сэрца сируха
Слухалі вы Веснялуху

/аркестр/

Ёсьць у азёрным нашым краі
Птушка вёртная такая,
У чаротах: краі ды краі,
А завуць яе крыжак.
Ад той птушкі ии выток
Звонкі танец "Крыжачок".

Мікалай Коншын - Канцэртная п'еса для аркестра
Полька - Колька

Лондан з Цемзай џаламутнай
Дау нам танец баламутны,
Называўся ён "Лансье".
Танец гэты ў нас прымыўся
І "Лянцлем" ахрысціўся,
/Бо, што краі - то і звычай/
Потым так развесіліся
Нібы хто падсыпаў жару!

ДА ВАС КОМАНДУЮ
Зар. міжсілкі Кутубий
ДАВНО ДЕЛА НАС ПОРОДНИЛИ

(юбилейный монолог)

З. ІІ. 72.
між/1025

Добрый вечер, люди хорошие! Если спросите, кто я, отвечу: человек. По всему этому (показывает на сердце) белорус, минчанин, а по этому (приподнимает и одевает тибетайку) - узбек. Отец мой в гражданскую войну помогал узбекам советскую власть на ноги ставить. Помогал им в борьбе со всякими бандами-басмачами воевать. А мой сын теперь в Ташкенте. У нас все так переплетено, что... Вот эта тибетайка - самый дорогой подарок от внучка, Олеекки. Нося, - говорит, - дедушка, и не забывай нас, мінских ташкенцев. Так и сказал: мінских ташкенцев...

Давайте начну сначала.

Женился я на своей Маринке за полгода до войны. Она же, война, нас и разлучила. Я пошел добровольцем на фронт, а Маринка с дипломом врача - на фронт.

Горя хлебнул - во! В сорок третьем тяжелораненым попадаю в Ташкентский госпиталь. Лежишь, и не так раны допекают, как мысли разные: как там дома, где Марина, как на фронте? А смерть ежедневно стоит над тобой и: "Давай, давай, солдат, сдавайся!"

А кому же умирать охота, когда враг еще твою землю топчет. Но если бы не сестричка, узбечка Дэйна, наверное, попал бы, как говорится, туда, в "наркомзэм". Сестричка день и ночь не отходила от кровати, раны и душу живила. Теряю сознание, а она целует и шепчет: "Тераска, милый! Держись!" Уже врага по всему фронту гонят."

А как-то раз землячок из-под Минска попал в палату и рассказал, что фашисты сожгли почти все деревни в нашем районе со стариками и детьми. Раны мои открылись, и я потерял сознание. Очнувшись, как сквозь сон вижу: Дина взяла мое письмо из-под подушки,

1856.

Міхась Скрыпка

ЛЯВОНІХА

Ах, Лявеніха,
 Лявеніха мая!
 Закаханы у цябе
 Не толькі я.
 А ўся нашарадня,
 Суседзі,
 Да не толькі на вяселлі,
 Ці ў бяседзі.
 Бо харктар твой
 Сардэчны і адкрыты,
 Не капрызны, паслухмяны,
 Працавіты.
 Ты надзелена Радзімай
 « поўнай меры
 І работай, і павагай,
 І кватэрай.
 Ах, Лявеніха,
 Лявеніха мая!
 Хай жа доля будзе
 Шчасная твая.
 Хай кашулька будзе
 Чыстай, пакачанай,
 Хай у хаце будзе ўсё
 Не пазычаным.



ел. Сиротка
34

МУЗЫКА

(романска)

Музыка у сяло прыбыну,
Бы талент з галавой?
Але, відаць, што ён згубіу
Дарогай талент свой.
Зрабіу ён тут сваёй Ігрой
Курам перепалох,
А па-уседску той пэрой
Парсюк праз "майстра" здох.
Музыка той Іграу, стагнау,
Следзэу і душы шкроб,
І ноты брау,
І вуши драу,
І важна моршчыу лоб.
Ды вось ён храбра абарвау
Алошнюю струну
І, аглянувшись, пазнау
Старэнькую адну.
Яна стаяла тут адна,
Як быцдам з ёй бядца.
- Мая пяяучая струна? -
Пытанне ёй задау:
- Чаму бабулька, ты дэмой
З усімі не пайшла?
Матчыма, што ты талент мой
Дарогай знайшла?..
- Дамоу-то мне дауно пары.
Пакуль ты тут чмураэу...
Хацела зэдлік свой забраць,
Дык ты ж на Ім сядзеў.



Da Romantica
Orzay

У романтическим D. Романчук

Панядзелак, 22 кастрычніка 1945 года.

ТВОРЧАСЦЬ МАЛАДЫХ

Макао Скрыпка

МЫ З ТАБОЮ—БЕЛАРУСЫ

Па квітнеючых узлессях,
Па аблаленых палянках,
Па глухіх і цёмных пушчах
Ходзіць Тодар, ходзіць Янка.
За плячыма зброя—трэба—
Бо прышлі ў краіну прусы.
— Бі іх, Тодар!—кажа Янка.
— Мы-ж з табою — беларусы!

— Бю іх моцна, як належыць,—
Скажа Тодар неўзабаве.
— Мы з табою, верны дружка,
Ужо майстры па гэтай справе.
Немца ўбачыш і не можаш
Устрымашца ад спакусы.
— Ну, дык што-ж? Лумі іх, хлопча:
— Мы-ж з табою — беларусы.

Ды аднойчы немцы ўлезлі
З гвалтам к Тодару ў хаціну
І на смерць закатавалі
Яго жонку і дзяціну.
Гора Тодара зламала,
Апусціў да долу вусы.
Суцяшае Янка:—Годзе.
— Мы-ж з табою — беларусы.

Немцы вёсцы загадалі,
Каб пад іх аховай з рання
Кожны селянін даставіў
Воз жардзін для будавання.
Толькі ў лес, а Тодар—нобач.
Побач Янка.

— Прэч прымусы!
Нас не зробіце рабамі.
Мы, панове,—беларусы!

Фрыцаў вывелі на рэчку
І прасеклі спрытна пелькі.
Каб тры дні глыталі рыбы
Адбіўныя фрыцадэлькі.
Немцы — драпаць к фатэрляндзу,
Янка — ў рогат:—Стойце, трусы!
Дай ім, Тодар, на дарогу.
— Мы-ж з табою — беларусы.

Шчасце зноў нам свеціць ясні.
Адыйшло да д'ябла ліха.
Сонца стала люба бачыць
І паветрам вольна дыхаць.
Янка кажа:— Тодар, чаркі!
Жонка, засцілай абрусы.
Вып'ема за перамогу
І за шчасце, беларусы!

МІХАСЬ СКРЫПКА

67 17609

НЕ ШКАДУЙЦЕ ПЕРЦУ-ПОРАХУ!

(Маналог Несцеркі)

12 Кілеснічоў бар
б ф в

В В В

Людцы добрыя, рассудзіце нас з кумам Лявонам. Як сый-
дземся - самчэпімся, што тыя казлы рагамі. Што ты, кака, Нес-
церка, за чалавек! Ці даўно адсвяткавалі 50 год стварэння
СССР, столькі ў нас добрых спраў, пудоўных геральдичных людзей,
а ты пра розных там нелідзяў - бюракратаў, хуліганаў, п"яніц.
Хіба ж яны рашаюць нашы вялікія справы! Гэта и больш ні менш,
як илапі!

- Во, во, браце кум, - кажу яму, - яи у сун уляпіў.

Уяві: ты пераехаў у прасторную, светлу кватэру. Усе новень-
кае, чысценъкае - зІхаціць. І раптам илоп са старой кватэры!
Як той фашыст у разведку паўзе. Дык ты што, яго з кветкамі,
з паўлітрай сустрэкаць будзе? От бачыш! А колькі яшчэ у нас
з тых старых кватэр ад мінульых часоў такіх "клапоў"? —

Як папугай, казнаірадаў, абібокаў, п"яніц і хуліганаў!

Таму пра Іх не толькі трэба гаварыць, а драць Іх трэба, так,
каб з Іх аж пыл курэў! Ты ж падумай! Кожная добрая гаспадыня,
рыхтуючыся к святу, заўсёды кватэру чысціць, прыбрае, мие,
мяце. Вось і я, як гаспадар у сваёй вялікай хаце, хочу таго-
сяго прадраць, каб наступнае свята сустрэць, як належыць.

А пра добрае што гаварыць? Яго трэба рабіць. І нам народ
не блага з тым спраўлінецца: І Мікалая Другога зрабілі апон-
ім, і Вільгельмаў - шэльмаў, ды розных тых калчакоў так тур-
нулі, што яны на той свет нырнулі. Ды і фашыстаў так частава-
лі, што яны не паўставалі.

Человек
человека
человека



40

Несцерка спыняеца і, прыслухаўшыся, камандуе сабе:

-- Стой, Несцерка! О, чуеш? І гаворка і песні -- насы. Ага, кафе "Вячэрні Мінск". Давай заглянем. /Зайшоўши/. Здаровы, землячкі! Не, не, дзякую. Я ўжо перакусіў і трошкі пацягнуў... Там, на Камароўцым рынке. Бачу, між двух бочак сядзіць адзін джигіт. А ў мене ўжо такая завядзёнка: толькі ўбачу чалавека другой нацыі успомню слова "дружба", і сама рука чарку шукае. Выпіш шклянку ўзаконенай вінаграднай самагонкі /беларусу з бульбы -- не дай бог!/ і пытаю:

-- Як жа ты, таварыш, сюды заблудзіў?

"А вельмі проста -- паснедаўши, сеў на "ту" і к абеду тут. Дружба!"

Ну, раз дружба, давай яшчэ шклянку. Дружба дружбай, а злупіў з чалавека, як турак з грэка.

Заходжу ў мэблевы магазін. Бачу, дзядзька купляе дарагі гарнітур. Я яму і кажу: "Кіба ж пан ты? Нашто табе тыя серванты?"

-- Эх, Несцерка, цяпер жа мода. Раней у майго бацькі быў адзін дубовы камод, дык яго хапіла на 100 год. А цяпер мода на паўгода. Адно знай -- новую купляй, "устарэўшую", калі будзе слухаць жонку -- у камісіёнку.

Не, не, хлопчыкі, не спакушайце. Я вас паважаю, але чаму не маю. Скокну да сябра Лявона. Ён, брат, цяпер персона! Акадэмік! Лаурэат, депутат! І машина, і дача, і чатыры пакоі, і ўсё такое. Калісьці жыў на Камароўцы ў маленькой гнілой бакоўцы. Якая была багата, кожучы між намі, толькі кладамі. Бывала, пытаю: "Што ж гэта ты, Лявон, перад сном дзвярьми грукаеш?"

ПРИГОДЫ ЛЫСКІ

(казка-байка)

У адним сяле, да рачкі біліка
Лыу Лыска,
За тое, што брахау заувята
За усіх магнатав, за багатых
Абраи быу Лыска (хонь не чиста)
Міністрам,

і вось живе еи при дваре,
За гаспадароу зямлы дэярэ,
Ад каралі павагу мае,
Бо бедных еи на чым свет, лае.

Прышла пара:
Цесь лядеі скінулі цара
і у веоцы гетай (халія рачкі)
Пачаліся спречкі,
А карацей, і тут нае крышку
То каралю зрабілі-б крышку
і вось аднойчи нанта зранку
Кароль паклікаў Лыску к ганку,
і Лыску хвост так накруцілі
На вольны край яго спусцілі.
Для паднізне у Лыскі духа
Шануулі ціхенъка на вуха,
Што у той краіне многа мыса,
(А Лыска быу на гета ласы)

Сабрау тут Лыска ураз разю
і узначалу усе ганино.
З настроем Лыскі усе памлі
На караблі да той сямлі.
Але прыблізіла праа поугода
З таго пахода
Застаўя, какуць, адзін Лыска
З пабітай пыскай.

Прышла пара-
Ч Лыскі пыска сехыла.
Завну зной Лыска пра паходы
(Такая ухо яго парода!)

Ды толькі, какуць, усе Лыскі
У паход - крый бона! -амі баізва!
(Назад не ведаюць, ці прылуць?)
Ды да таго брахней ёбрыдау,
Што в будкі Лыску ураз прагналі
(Міністрам болей не збрали)
Гут Лыска ціхенъка заву
И хвост, як какуць, падтуліў
Зноу Лыску свиснули на ганак
і какуць: "Есць за ажиянам
Сам дэядзя Сам
И ты яму патребен ёбы

Тут дали Лыску на билет—
Пусцили у свет.
Пазвали Лыску у Вашингтон —
Задали тон.

Там Лыска вис, не маучиць
И мое добрыя харчи
На вольни край ахно якоча
Скликае усих у пакод ахвочных
Пусканець Лыску там магнаты
У свое хаты

Паставиў дыбам персць сваю,
Дае у газетах интервью
На плочах пават выступае
Ды раптам лыска зауважае:
Народ хлудзенай пагражвае.
Тут бачыць Лыску: непаладки,
Ды чаша у гавань без аглядки.
Ад злосци хадесна заму,
Бялет кулиму-

Наезд паплы
Уначы прыехау-и за будку,
Але цішком пунчаче чутку:
"Усе упрадку! Цераз год
Я уначалі той пакод."
Не можа Лыска болы заснуць
Усе марыць, бреза пра вайну
Не верніць Лыску ужо никто,
Бо свет ужо вусим не той.

Писаць не варта тут марали,
Бо Лыску-Чорчилі пазвали
Усе добра помніць аб им лядзи,
Аб горшай наекміць паскудзе.
На нас рыхте ен вайну
(Гравіла каба раз слану)
Але вальней ўздыхне народ,
Як Лыску выцягне за плот.

*інв.
2077*

м. Сиротка.

30


"РУКА" ЛАЙДАКА

Кароткі віршівки члесн.

*Як він змінився
О. О. Олець*

Цярнелі у трэсце лайдака,
Пакуль была у яго "рука".
Але прыйшоу той "чорны дзень" -
"Руцэ" паддалі у каршэнь.
Цяпер, гавораць, у час такі
Лайдак працуе у дзве руکі.
Сябрам хваліуся: "Іху чын-чынам -
Была машина І жанчына.
Прастор, павага І удачы".
Ды перайшоу на ... передачи...

І рэпетиця *Л. Філіповіч*



Да біж ака кію з
да ўчасткі будзіху
да. б. ч.

шв/1045

СВЯТОЧНЫ МАНАЛОН

М. СКРЫПКА

27

№ 16570
РАЗРЕШЛОСЯ
К исло. снегу
МК
20.12.82г.

Добра газдоўчка, шаноўная публіка, гасці дарагія з кожнай рэспублікі!.. Як жа добра ў такое свята сабрацца ўсім, як брат да брата ды ўспомніць за святочнай чаркай, як цару разам далі па карку, як пад сцягам Саветаў баранілі свой край ад бандзюг, прайдзісветаў; як свет ратавалі мы ад фашыскай навалы-чумы, як з руін гарады ўздымалі, як адзін другому памамалі на будоўлях: на Волзе, ў Мінску, ў Брацку - мы заўсёды жылі па-брацку!.. Як бы мы без вашай дапамогі змаглі стаць на ногі? Вугаль, нафту, мышны, метал нам давалі і Баку, і Ленінград, і Сібір, і Данбас, і Урал...

А цяпер мы перад братамі не ў даўгу: нашы "МАЗ"ы, трактары, "БЕЛАЗ"ы - волаты-зубры" - на палях-дарогах сусвету. Их гавораць, для мірнай мэты захапілі амаль ўсю планету.

Каб радзіла калгаснае поле, Салігорск дае солі ўволя. ін 1 з нафтаю мы не ў баку: на Палессі сваё Баку! і па гадзініках нашых, знаю, шмат хто з вас свой час звярае. А Віцебскім дарожкамі-дыванамі мільёны пакону прыбрани! А мінскія лічыльныя мышны ўсё падлічваюць чын-чынам! Нават могуць падлічыць, хто на працы часам спіць, ці жыве на тро зарплаты...на сваю і мамы з татам...

А галоўнае багацце - гэта людзі нашы, браце! Для гасцей у нас сэрцы адкрыты і сталы, як патрэбна, накрыты. Пра гасціннасць нашу колісь напісаў паэт наш Іакуб Колас:

"і так, бывала, наясіся,
што хоць на пупіку круціся..."

А завітайце, дарагія сябры, у Белавежскую пушу да лясных цароў-зуброў, на Нарач блакітны, вялікі, як мора, на Браслаўскія цуда-азёры!..

Край наш добра, цудоўны, багаты! А якія у нас дзеячы - Анкі і Алеся, мінчанкі і з Палесся - прыгажуні, нібы з казкі!..

Так што прыслайце, калі ласка, мамы і таты, свалх сыночкаў у сваты: і Сцяпанаў, і Тарасаў, і Касымова - рады мы парадніцца з усімі! Толькі тут такая, сябры, звяздаёнка: калі наша дзеячынка стала табе жонкай, то ці ты зблізку, ці здалёку - ад сколькі ані кроку. Як гавораць, па сардэчнаму прымусу стаў навекі беларусам! і будзеш ты ўсім радня і любавацца жонкай штодня! Таму што яна, як і край наш, прыгожая, і дзееці будуць на неё і на бацьку пахожыя! Прыйгажосць!.. Любата!..

Число
N 806
X- исполнение
заб. № 68
22/10/68

Маркапка

"СМЕХАМ ПЛ АГРЭХАМ"

/Сатирическая притча/

У жыцці хапае жартай
І спрачацца з тым не варта.
У рыбака на імлініах
Многа рыбкі... з магазіна!

Кандыдат тримаўся маркі —
Ставіў двойкі за шаргалкі.
Ну, а сам ён без шаргалкі,
Як жабрак сляпні, без памкі!

Закахаліся адразу
Кожны меў на гэта базу.
Ён пайшоў у яе хату,
Яна выйшла за зарплату!

У Пятра малакавоза
З "хыватом метамарфоза":
Ён таўсцее і таўсцее,
Малако штодзень пусцее.

Сынку баян, сынку рабяль
Бацькі купілі з малку.
А хлонца цягне ў рэстаран,
Як бацьку на рыбалку.

Нацярпеліся з ім мукі,
Пяць раз бралі на парукі.
А як далі пяць гадоў.

5

ТАКИЯ ЕСЦЬ

Хвядос збирауся на кирмаш
(А жонку хиба дома кинеш?)
Ды часу, як наэлосць, няма,
К таму-ж абед у печы гине.

Вось ставиць жонка бураки,
Кладзе на стол баханку хлеба.
(Яно эдауна эвычай таки:
У гостци йдзеш, а есци трэба,

"А дзедка мой!"-(и так далей)
Хвядосу жонка сыпле ласкай
—Ты бурачкой сабе падлей,
А я тым часам кончу мяска.

Абед мы скончым так хутчэй
(Хвядос ухмылку у вус ~~пунеа-~~хавае)
А то Булани уцяча
1 нас з табой не дачакае.
~~Яно так будзє шмат хутчэй,~~
Хвядосу кака так Палаша
Не падымаючи вачэй,—
Як бачыш будзем на кирмашы."

Як только вышли за порог
Палаша скок- и на калесы
Хвядос — раз-два-каня адпрог
1 засталася жонка з носам.

Вярхом минаучы свой дом
Хвядос крычыць: "Давай, Палаша!
Ты на калесах— я вярхом
Як бачыш будзем на кирмашы!"

Ящэ стракающца миж нас
Сябры такия, хитраваны,
Якия кокны дзень и час
Пражыць старающце падманам.

Я хитрым раиу-бы накаэ:
(Малую прыкаэку такую(—
Лыви и дурняу не шукай,
А то, брат, роги падпилуюць.

чуб/ 952

ЧАСТУШКІ НА УСЕ ВУНКІ

Мы частушкі прасплюваем
Меткія, без промаха
Можа хто у Іх пазнае
Білзікага знаемага.

У рэстаране Дара з Верай
Ціць чырвонцау "правячэрау".
А паснедауши акрайцам,
На работу ехау "зайцам".

Падфарбовае Алена
Вочы фарбар зяленай
Хлрпцы думаюць, вядома,
Што у модніцы трахома.

Бабка унукава гадавала,
Не даела, не даспала.
А як выраслі - у адстаунку
Бабцы хоць ты лезь над лауку.

У вагоне сто мужчын
Хуліган зайшоу адзін
Разышоуся - стол вагон!
І мужчыны... вышли вон.

У хаце дымнут на увесь дом:
"Хто ж Ідзе за малаксм?"
Унукі усіх пераканалі:
Дзеда у магазін паслалі.

Дваццаць год чытае ен
Людзям лекцыі пра сон
Ен у гэтай справе дока
Людзі спіць ад Іх упокат.

Ад чаго усе харабяты
У сяле абстрыжаны?
Ад таго, што шмат дзяячатах
У шэнъенак рыхымі.

У красуні - вучаніцы
Залатыя завушніцы
А на шыі між вушэй
Хоць пшаніцу з рэлай сей.



ШТАНЫ ТАВАРЫША СІНІЦЫ/Паводле Г.Горына/

Іду уранку з магазіна,
 /Настрой такі, што любата!/
 Гляджу, а у аднаго мужчыны
 Не ўсё зашпілена сям-там.

На вуліцы услед лячу я,
 Каб папярэдзіць, падказаць.
 А ён спяшае і не чуе,
 Не азіраецца назад..

Бо чалавек я прынцыповы
 І не капчу дарэмна свет,
 За ім прыходжу ва ўстанову,
 А ён адразу ў кабінет.

Мяне спыняе сакратарка:
 - Грамадзяні, яшчэ не час.
 Цяпер ў начальніка запарка.
 Званілі зверху, не да вас.
 - Мне па сакрэту з добрай мэтай,
 Пусціце да яго, мадам.
 - На службе ў нас ніяма сакрэтаў,
 Кажыце мне, я перадам.
 - Ой, што вы! Што вы! Прабачайце.
 Такая справа... толькі сам.
 - Ну, іалі так, тады сядайце
 І напішыце - перадам.

Пашла запіска адрасату,
 А я, як вырваўшыся з пут,
 Хацеў ісці ужо да хаты,
 Ды сакратарка тут як тут.
 - Таварыш, трошкі пасядзіце,
 Пакуль рыхтуеца адказ.
 А то, магчыма, у СІНІЦЫ
 Пытанне знайдзеца да вас.

Гляджу, а на маёй шпаргалцы
 Ўжо рэзалюція стаіць:
 „Тав. Баутрукову - разабрацца
 І тэрмінова далажыць.”

